

Нефармат

Для чаго варта працаваць



У нас гэтымі днямі ідзе фестываль класічнай музыкі «Студзеньскія музычныя вечары».

можна сказаць, зусім нязначны эпизодзік у гісторыі доўгага ўжо па працягласці фестывалю.

Вось і сёлета 83-гадовая Лілія Рыгораўна праводзіць чарговы фестываль.

Асобныя функцыянеры ад культуры, спагадліва ківаючы на ўзрост Батыравай, спрабавалі зрабіць нешта,

та падобнае ці альтэрнатыўнае студзеньскаму фэсту. Ды нічога ў іх не атрымалася.

І я падумала, што ва ўсіх нас ёсць нешта, што дае сілу, энэргію, дадатковы стымул.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

СЁННЯ

Сонца

Table with 3 columns: Location (Minsk, Vitebsk, Magingy, Gomel, Grodno, Brest), Sunrise, Sunset, Daylight hours.

Месяц

Маладзік 6 студзеня. Месяц у сузор'і Рыб.


Імяніны

Пр. Варвары, Ганны, Івана, Марка, Наталлі. К. Аляксандра, Марты, Фелікса.



Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

10 СТУДЗЕНЯ

1919 год — нарадзіўся (г. п. Бешанковічы) Аркадзь Андрэвіч Гейнэ, беларускі пісьменнік.

1930 год — нарадзіўся (вёска Селівонаўка, цяпер у Маладзечанскім раёне) Фёдар Мікалаевіч Капуцкі, акадэмік НАН Беларусі.

1932 год — у Мінску адкрыўся 1-ы Усебеларускі з'езд вынаходнікаў.

1939 год — нарадзіўся Іван Мікалаевіч Нікітчанка, беларускі вучоны ў галіне селекцыі жывёл.

49 год да нашай эры — Юлій Цэзар (які быў тады яшчэ палкаводцам і намеснікам у Галіі).

У свеце

межы Рыма, Цэзар павінен быў распуціць войска.

1597 год — дзень нараджэння Пятра Магілы, праваслаўнага царкоўнага і культурнага дзеяча Рэчы Паспалітай.

1863 год — адкрыта першая лінія найстарэйшага ў свеце Лонданскага метро.

1920 год — уступіў у сілу Версальскі мірны дагавор.

УСМІХНЕМСЯ

— Дарагая, як усё ж добра не піць шмат на Новы год!

верным, шчырым і сумленным...

— Хто гэта!?
— ...Вой, прабачце калі ласка, я на адну лічбу ў нумары памыліўся.

— Дарагі, сёння ўжо 10-га...

— Алё, мілая, я хацеў сказаць, што хачу падарыць табе ўсё, пра што ты марыш...



© Я. СІДАЧУК

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь...

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара)...

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЕКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджанасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.